

Тыповыя памылкі, якія часта здзяйснююцца пры будаўніцтве і рамонце загараднага дома

Змест

- Канструктыўныя памылкі ўключаюць наступныя дзеянні:
- Пры выбары матэрыялу звычайна здзяйснююць такія памылкі:
- Выкарыстанне дахавых матэрыялаў



Часта сустракаемыя памылкі пры дахавых працах можна падзяліць на два асноўных тыпу:

- канструктыўныя;
- памылкі пры выбары матэрыялаў.

Канструктыўныя памылкі ўключаюць наступныя дзеянні:

1. Няправільна спраектаваная або сабрана кроквенная сістэма (напрыклад, занадта вялікі крок крокваў).
2. Няправільна абрана перасек дошак для лачання або крокваў. Выкарыстанне дошкі невялікага перасеку можа прывесці да дэфармацыі пахілаў ці нават да поўнага разбурэння канструкцыі.
3. Крок лачання не адпавядае выбраным дахаму матэрыялу. Дэфармацыя даху і магчымыя працёку.
4. Злучэння элементаў выкананы пры дапамозе бллага крапяжу.
5. Парушаныя прынцыпы вентыляцыі подкровельнага прасторы.

Пры выбары матэрыялу звычайна здзяйснююць такія памылкі:

- спыняюцца на матэрыяле нізкай якасці ў пагоні за эканоміяй;
- выбіраюць элементы меншага памеру і колькасці (напрыклад, недастатковая колькасць цвікоў пры кладцы ондуліна прыводзіць да хуткай дэфармацыі даху);
- няправільнае прымяненне будаўнічых плёнак можа прывесці да хуткага назапашвання кандэнсату ў ўцяпляльніку і поўнай пераборцы ўсёй даху;
- выкарыстанне іншых крапежных элементаў, не прапанаваных вытворцам.



Выкарыстанне дахавых матэрыялаў

Час даказвае надзейнасць даху з ондулина. Усе кампаненты, з якіх выраблены дахавыя матэрыялы, спецыяльна падабраныя і не аказваюць адзін на аднаго шкоднага ўздзеяння. Ондулін – гэта надзейны і даўгавечны дахавы матэрыял з гарантыяй ад працэкаў 15 гадоў. Палепшаныя варыянты ў выглядзе Чарапіцы Ондулін і Ондувиллы, акрамя больш прыгожага вонкавага выгляду маюць гарантыю 20 гадоў, а тэрмін службы пры правільным мантажы дасягае 40 гадоў.

Каб змантаваць ондулін на дах, не патрэбны спецыяльны інструмент, дастаткова малатка і нажа для падрэзкі. Мантажныя працы адрозніваюцца прастатой, не патрабуюць спецыяльных ведаў і прыцягнення дадатковых работнікаў.

Ондулін не шуміць падчас дажджу або граду, не працякае. Паклапаціцеся пра дах вашага дома, каб яна стала надзейнай і даўгавечнай абаронай вашай сям'і.